

Адзіны ў свеце (прыватны!) Музей мініяцюрнай кнігі размясціўся ў сталіцы Азербайджана, у самым сэрцы Баку — гістарычным Гчэры Шэхер. Яго стваральніца — заслужаны работнік культуры Азербайджана Зарыфа Салахава, — збрала сваю калекцыю 28 гадоў, у ёй цяпер 6,5 тысячи кніг з 64 краін! Трапіўшы ў музей, адчуваеш сябе падарожнікам па свеце. Зарыфа Тэймураўна — чалавек надзвычай энергічны, пабывала са сваёй калекцыяй у многіх краінах блізкага і далёкага замежжа. І ў нашу Нацыянальную бібліятэку Беларусі на выстаўку "Азербайджан, Беларусь і сусветныя класікі ў мініяцюрнай кнізе" спадарыня Зарыфа прывезла найкаштоўнейшае з калекцыі — больш як 400 кніг.

Сусветная класіка ў міні-кнізе

Услед за знанымі калекцыянерамі, якія жыццё аддалі зборальніцтву міні-кніг, падчас сустрэчы з Зарыфай дзіўлюся: як за такі кароткі тэрмін удалося сабраць насамрэч незлічоную колькасць кніг? І на сённяшні дзень такая поўная калекцыі — сенсацыя. А пачалося, як ведаю, усё з адной адзінай "малюткі", якую купіла калісьці за вялікія гроши — за 23 савецкія рублі. Гэта было выданне баек І. Крылова — датаванае 1837 годам! Захапілася. І захацелася павялічыць збор такіх незвычайных выданняў. У той далёкі час, перайшоўшы з партыйнай працы ў таварыства кніголюбаў, пачала па крупіцах збирать сваю калекцыю. Цяпер яна тлумачыць: у многім збираль кнігі дапамагаў арганізаваны ёю клуб творчых сустрэч. Людзі, якія прыходзяць на сустрэчы, ведаючы захапленне Зарыфы, і цяпер прыносяць у дарунак міні-выданні, часам вельмі рэдкія!

А адкуль жа, пыталася, само захапленне кнігаю? І чую ў адказ гісторыю жанчыны пра яе



ў той час зачытваліся Дастанскім, Талстым, Тургеневым. Захапляліся пазіяй Нікрасава. Усё ведалі на памяць! А цяпер прыходзяць у музей вучні, я прашу называць наших класікаў — не могуць! Не ведаюць! На жаль, цікавасць да кнігі падае...

У размове нашай — невяліч-

— На жаль, беручыся за міні-кнігу, можам выдаць максімум экземпляраў стопа.

— Але ў вашай калекцыі — і кнігі, якія выдаваліся на ват у Мюнхене. Маеце калег-аднадумцаў ва ўсім свеце?

— Так, і ў Мюнхене, і ў Лейпцигу. Нікаўна была ў Лондане

Наступны раздзел уражвае яшчэ адным выдавецкім вынаходніцтвам. Аказваеща, для міні-кніг існуюць міні-палічкі! Яны выстаўлены тут жа, разам з кнігамі. На іх размясціліся 40 тамоў У.Шэкспіра — поўны збор твораў памерам 33x40мм. Сустрэкаем 13 кніг з серыі "Сусветная класіка" (1903 год). У ёй ёсьць нават І. Тургенеў, яго апавяданне "Му-Му". Вока выходівае з агульнага стосу 10 тамоў "Джамерона"...

Наступны тэматычны кірунак — музычны, у адной з міні-кніг сабраныя ўсе песні ансамбля "Бітлз". А яшчэ — выказанні вялікіх пра кнігі і літаратуру: Артур Конан Дойл, Агата Крысці, Антуан дэ Сент-Экзюперы, Аскар Уайлд. Алімпійская клятва на 7 мовах — 3,5x3,5 мм.

— Перад вайной выдавалі дзіцячыя кнігі шматмільёны-мі тыражамі, кнігі, заўважаце, каштавалі 10 капеек! — працягвае падарожжа па краіне кніжных мініяцюр Зарыфа Салахава.

— "Красная Шапочка", "Муха-цикотуха", "Мойсей", "Уменя зазвонил телефон" ... Сярод дзіцячых кніг — і ваш Янка Купала: "Маленький лётчик". Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938 год.

— Якой жа паўстае Беларусь у калекцыі міні-кніг?

— У мене ёсьць Якуб Колас, Янка Купала, шмат іншых выданняў, і сучасных таксама. Амаль усё, што выстаўлена ў вашай Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, у мене ёсьць. Толькі няма выданняў XVII — XVIII стст. Нейкія важныя этапы ў літаратуры і мастацтве Беларусі знайшли адлюстраванне ў гэтых кнігах. Я ў свой час падтрымлівала сувязі з беларускім таварыствам кніголюбаў — мы ўвесь час мяняміся экземплярамі. І першае, што я зрабіла, прыехаўшы ў Беларусь цяпер — купіла кнігі.

как историю життяны при же-
жыццё, слухаю — і бытцам да-
ведваюся гісторыю краіны, якая
была нам суседкай — па Са-
юзу Савецкіх Сацыялістычных
Рэспублік. Памяць Зарыфы,
гартуючы гады, не забываеца
на дэталі: у гэтым асаблівасць
жаночай псіхалогіі, дзе не бывае
драбязы, усё мае свой сэнс.

— Любоў да кнігі з чаго нача-
лася? У 1937 годзе нашага баць-
ку арыштавалі. Мне тады бы-
ло 5 гадоў і 8 месяцаў. Сястры
малодшай было два месяцы, а
братам май — 11, 10 і 9 гадоў.
Маці была неадукаваная. І ўсё,
што мы атрымалі, мы атрымалі
праз кнігі. Старэйшы брат
быў запісаны ў бібліятэку, ён
браў кнігі, і мы іх па чарзе ўсе
чыталі.

— А хатняя бібліятэка?

— Тады мы жылі ў галячы. Па-
мітаю, калі вучылася ў школе
у 7-м класе, настаўнік рускай
мовы і літаратуры раздаў усім
паштоўкі і прапанаваў напісаць
па ілюстрацыях на іх невялічкія
натацкі. Я напісала, як мне ба-
чыўся той пейзаж, які быў па-
маліваны, і настаўнік сказаў:
самы лепіши аповес быў мой.
Чым не першая створаная мною
міні-кніга? Побач са мной вучы-
ліся і дзеци з заможных сем'яў, у
хатах якіх былі вялізныя біблія-
тэкі. Дагэтуль памітаю рускую
дзяячынку, яе бацька служыў у
Чырвонасцяжнай Касційскай
флатыліі — нейкага высокага
рангу. Яна запрашала мяне да
себе дадому і дазволіла чытаць
кнігі. Нават зараз помню гэты
дом. Я атрымлівала няроўныя
афзнакі па рускай мове і літа-
ратуры. Дыктуюкі і сачыненні
у мене атрымліваліся на пяць,
а граматыка ледзьзье цягнула на
тройку. І мне ставілі чацверкі
і там, і там. Усё ішло ад зро-
кавай памяці, я запамінала, як
пісаліся і якія знакі прыпынку
ставіліся ў кнігах. І інтуітыўна
здатніца, што патрэбна ў
май тэкст, які пішу. А патму-
мачыць не могла! А пасля пееву-
чылішча я паступіла на літара-
турны факультэт інстытута
рускай мовы і літаратуры імя
Мірзы Фаталі Ахундава. Там
быў спецыяльны курс рускай
мовы і літаратуры XIX ст. Мы

как паўза. Прыкметаю: кожная
сустрэча з чалавекам, які прыез-
жае з іншай краіны, перакон-
вае ў яго арганічнай зітаванас-
ці з тым краем, дзе ўмацаваліся
яго карані, адкуль ідзе яго род,
з гісторыяй і культурай яго на-
рода. Калі ж яшчэ чалавек гэты
— асоба, то гісторыя яго жыцця
тчэцца на канве гісторыі сваім,
адметна-непаўторным комерам.
На адкрыцці выставы Надзвы-
чайны і Паўнамоцны Пасол
Азербайджанскай Рэспублікі ў
Рэспубліцы Беларусь Алі Тэй-
мур аглы Наріеў, гаворачы пра
літаратуру, найперш сваю, якой
не менш, як 500 гадоў, згадаў
стараадаўні азербайджансскую
мудрасць: "Хто ўзвысьць цану
слова, сваю цану узніме". І яшчэ:
"Чытай кнігі сур'ёзныя — астат-
ніе кніга зробіць сама".

У кнізе-мініяцюры — незвы-
чайная форма адлюстравання
жыцця. Яны па-асобаму ўздрей-
нічаюць на пачуцці чытачоў, але
найперш уражваюць менавіта
зместам: з улікам надзвычай экан-
омнага фармату кнігі-мініяцю-
ры, у ёй ад самага пачатку друка-
валіся самыя каштоўныя слова
— найболыш патробныя чалавеку
(гэты кішэнны натацнічак!).

— Сладарыня Зарыфа, ка-
лі аглядаеш вашу калекцыю,
складваеща такое ўражанне,
што ў вашай краіне вельмі
моцная паліграфічна і выда-
вецкая база. Мініяцюры — гэ-
та ж шэдэўры, цуды паліgra-
фічнай вытворчасці!

— Вось у 1981 годзе, калі я
перайшла ў таварыства кніголо-
бай, амаль ва ўсіх саюзных
рэспубліках таварысты мес-
лі друкарні. А мы не мелі. І мы
звярнуліся да кірауніцтва, нам
дазволілі — я стварыла яе, дру-
карню!

— Іншымі словамі, вы ста-
лі выдаўцом?

— Так. Таварысты кніголо-
бай яшчэ ў савецкія часы мес-
лі выдавецкія права. А цяпер
— швейных нітак для мінія-
цюрных кніг няма. Вось вядзём
перамовы з Германіяй. Вы ве-
рыце, што гэтыя кнігі шыноца
уручную?

— І таму — невялічкія
тыражы і унікальнасць вы-
данняў?

на Міжнародным кінжальным кір-
машы, прадстаўляла Вялікабры-
танію ў мініяцюрнай кнізе. Там
я пазнаёмілася з выдавецтвам
міні-кніг у Лейпцигу. Яны мне
далі свой каталог. І вось днімі я
атрымала ад іх 89 кніг, дзве з
іх — унікальныя — гэта творы
Дзікенса і Рабле. Мне зрабілі
50-працэнтную скідку — толькі
з-за таго, што гэтыя кнігі буду-
ць у маймузеі.

Аглядочы міні-музей, прад-
стаўлены на выставе ў Мінску,
разумееш: клопаты выдаўцоў —
адноўкавыя ў розных кутках
нашай агульнай зямлі: захаваць
для нашчадкаў саме каштоўна-
е, што здабыло чалавецтва.

Кнігі згрупаваныя па раздзе-
лах. Тут і унікальныя выданні.
Сярод рэдкіх кніг — "Гісторыя
Англіі ў ілюстрацыях" (1815 го-
да выдання); кнігі 2x2 мм, выда-
дзеныя ў Токіо: у кожнай кні-
зе — 16 старонак, на кожнай
старонцы — ад пяцідзесяці да
ста знакаў, адна са старонак
— абавязкова ілюстраваная;
"Басні" Ляфантэна (Парыж,
1850 год).

Прадстаўлена азербайджан-
ская класіка: Хагані, Нізамі. З
іншага боку — біяграфія Кара
Караева, любімага вучня Ша-
стаковіча, пра мэстру вакала,
бацьку спевака Бюль-Бюль
Аглы (кніга пра яго выдадзена
Зарыфай), "Усходняя паэма"
Ахундава, прысвяченая смерці
А. Пушкіна.

Асобны стэнд — рэлігійная
літаратура. Карап — выданне
XVII ст., для яго захоўвання
маецца нават скураны мяшо-
чак. Евангелле ў 4-х кнігах
1907 года выданне. Малітва
"Ойча наш" на трох мовах.
Расійская класіка: М. Лер-
мантаў, А. Пушкін. Нават
ёсць прыжыщёвае выданне
"Яўгена Анегіна" (1837 год). І
асобна — пісьмо Анегіна Тац-
цянне і Таццяны — Анегіну.
"Хамелеон" А. Чэхава на рус-
кай і англійскай мовах.

Кнігі цікавага фармату: пры-
кладам, у выглядзе завушніц —
гэта ілюстраваныя "Пословіцы
и поговоркі" на рускай і англій-
скай мовах. Німецкі алфавіт у
мініяцюры 4x2,9 мм.

На 215 долараў!

Нацыянальная бібліятэка
Беларусі поруч з выстаўкай
міні-кніг з Баку, прадставіла
таксама і сваю цікавую ка-
лекцыю. У яе складзе — мі-
ніяцюрныя выданні XVII ст.
знакамітых Эльзевіраў, у
час якіх выданне мініяцюр-
най кнігі ў Еўропе дасягнула
сапраўднага росквіту. У фон-
дзе нашай галоўнай скарбні-
цы — тры беларускія міні-
яцюрныя выданні першай па-
ловы XX ст. — кнігі, выдадзе-
ныя ў Гомелі ў 1930 г., у Мін-
ску ў 1932 г., у Баранавічах у
1948 г. Другая палова XX ста-
годзя прадстаўлена лепшымі
творамі мастацкай літарату-
ры. Што да ўласна беларус-
кіх міні-выданняў, то першае
з іх, ліцаць даследчыкі, было
створана ў 1833 годзе. Але на-
жаль, менавіта першай міні-
яцюрнай беларускай кнігі,
якая была зусім невялікіх
памераў, няма ў фондах На-
цыянальнай бібліятэкі — яна
захоўваецца ў Расійскай на-
цыянальнай бібліятэцы. Але
галоўнае, каб яна захавалася
для нашчадкаў — падсумоў-
ваюць даследчыкі.

— Сладарыня Зарыфа, якія
ў вас уражанні ад Беларусі?

— Выдатнейшыя. Чысціня,
шырыня, зеляніна. Спакойны,
дабромудры народ. А Нацыя-
нальная бібліятэка Беларусі мя-
не проста ашаламіла! Буду ўсім
рассказваць і пропагандаваць ва-
шу скарбницу.

— А беларусы дзівяцца
вашия калекцыі, вашия улю-
бенасці ў кнігу і падкрасля-
ваюць незвычайную энергіч-
насць вашага характару.

— Я і сама не ведаю, адкуль
сілы бяруцца. Я па гараскопе —
Вадаліў і Малла. Малла — гэта
непрадказваемая геній, а Вада-
ліў — лодзі будучага.

Мая суразмоўца прыемна ў-
міхаеца і развіваеца: "Да су-
стрэчы ў музеі ў Баку!"

Ірына ТУЛУПАВА

На здымку: Зарыфа Салахава
прадстаўляе сваю калекцыю
ў Нацыянальнай бібліятэ-
цы Беларусі.